



АКАДЭМІЧНАЯ
МУЗЫКА
І БЕЛАРУСЫ **8**



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

КАЛІ
НЕАБХОДНЫ
ПСІХІЯТР

10



10

ЖНІЎНЯ 2019 г.

СУБОТА

№ 150 (29017)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй ГАЕЎ, старшыня
Дзяржаўнага камітэта
па маёмасці:**

«У краіне створаны заканадаўчыя ўмовы і ёсць усе неабходныя інструменты для таго, каб уключыць у гаспадарчы абарот маёмасць, якая неэфектыўна выкарыстоўваецца ці наогул не выкарыстоўваецца, патрэбна толькі зладжаная работа на ўсіх узроўнях — ад камунальнага да рэспубліканскага. Лічбы па выніках работы ў першым паўгоддзі сведчаць, што сітуацыя пакуль не ідэальная. Несумненна, працэнт уключэння ў абарот падцягнецца. Па выніках года мы чакаем, што ў дачыненні да такіх спосабаў, як бязвыплатная перадача аб'ектаў ва ўласнасць, здача ў арэнду, а таксама ў частцы зносу лічба будзе больш чым 90%. Час для дасягнення запланаванага ёсць, Дзяржкамаёмасць са свайго боку гатова аказваць усю неабходную дапамогу».

САКАВІТЫ ЖНІВЕНЬ



Фота БелТА

Менавіта такім ён выдаўся ў гаспадарцы «Рассвет» імя К. П. Арлоўскага Кіраўскага раёна. У мясцовых садах, якія займаюць тут больш за 220 гектараў, ужо сабрана і рэалізавана праз фірмовы

гандаль каля 100 тон яблыкаў. Але большасць пладоў яшчэ даспявае на дрэвах, таму зборшчыкам сакавітага ўраджая, сярод якіх Аніта ПІШЧЫК (на фота), работы яшчэ хопіць.

Клуб «Залатыя рукі»

WORLDSKILLS — НЕ СПОРТ

Дэвіз сусветнага руху —
«Удасканальвай свет прафесійнымі
навыкамі»

З 22 да 27 жніўня ў Казані пройдзе 45-ы чэмпіят WorldSkills International, у якім возьмуць удзел і беларусы. Размова ідзе пра самы прэстыжны ў свеце конкурс прафесійнага майстэрства.

Галоўная яго мэта — папулярызацыя рабочых прафесій у сучасным грамадстве, у тым ліку праз правядзенне міжнародных спаборніцтваў, якія яшчэ называюць алімпіядай у прафесійным майстэрстве. Удзельнічаць у іх могуць навучэнцы прафесійных устаноў адукацыі (у тым ліку і студэнты ВНУ) ці маладыя спецыялісты ва ўзросце да 22 гадоў (у асобных кампетэнцыях — да 25 гадоў).

На сённяшні дзень асацыяцыя WorldSkills International аб'ядноўвае 78 краін-удзельніц, дзе пражывае больш за 70 працэнтаў насельніцтва зямнога шара. Спаборніцтвы праводзяцца кожныя два гады ў міжнародным фармаце на працягу ўжо больш як 60 гадоў. Для ўдзелу ў чэмпіянаце, які прыме ў канцы жніўня Казань, зарэгістравалася больш за 1,5 тысячы ахвотных з 63 краін. За работай канкурсантаў будучы сачыць дзве тысячы экспертаў. Адкуль такая вялікая цікавасць у свеце да руху WorldSkills?

НЕ ТАННА, А ЯКАСНА: НА ШКОЛЬНЫМ БАЗАРЫ З КСЕНІЯЙ ГАЛЕЦКАЙ

Айчыныя вытворцы, падрыхтаваўшыся да новага навучальнага года, выпусцілі новыя мадэлі адзення і абутку дзелавага стылю, шырокі асартымент канцэлярыскіх прылад, заплечнікаў і г. д. У МАРГ, дарэчы, падлічылі, у якую сумму абыдзецца поўная «аптымальная экіпіроўка» для вучняў малодшых класаў. Але гэта ў тэорыі, а што выбіраюць на практыцы самі вучні і бацькі? Карэспандэнт «Звязды» пабывала на адным са школьных кірмашоў сталіцы з пераможцай дзіцячага конкурсу «Славянскага базару ў Віцебску — 2019» Ксеніяй ГАЛЕЦКАЙ, якая сёлета пойдзе ў 7 клас, і яе мамай Ірынай.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ



КОРАТКА

• Заўтра ў Беларусі адзначаюць Дзень будаўніцтва. З прафесійным святам будаўнікоў краіны павіншаваў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.

• 500 гадоў адсвяткуе 23—25 жніўня горад Івацэвічы Брэсцкай вобласці.

• Партыя бязвыплатнай дапамогі ў выглядзе вырабаў медыцынскага прызначэння прыбыла ў Беларусь з ЗША.

• Запіску з прывітаннем больш чым 50-гадовай даўніны знайшлі ў танку-помніку ў Гродне.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

СТАР. 4

СТАР. 5